



І ў інфармацыйным грамадстве застацца чалавекам...

СТАР. 6



Адзін паштальён варты пяцёрх

СТАР. 8



Як не нашкодзіць шчытападобнай залозе

СТАР. 11

ЦЫТАТА ДНЯ



Юрый СЯНЬКО, старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта:

«Мытная сістэма ў 2018 годзе актыўна працуе над навісамі як у галіне заканадаўства, так і ў сферы тэхналогій мытнага афармлення. За чатыры месяцы гэтага года мы сабралі на \$315 млн больш у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Рост склаў каля 15%. Пры ўзрослым патоку аўтамабіляў беларускія мытнікі паспяхова спраўляюцца са сваімі задачамі. За студзень — красавік 2018 года праз мытную мяжу краіны прайшлі больш за 2,6 млн аўтамабіляў і каля 40 млн тон тавараў. Сёлета каля 87% партый тавараў, што вывозіліся з мытнай тэрыторыі ЕАЭС, выпушчаны беларускімі мытнікамі менш чым за 10 хвілін».



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

Родная газета на роднай мове

30

МАЯ 2018 г.

СЕРАДА

№ 101 (28717)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

У ПАДМУРКУ АДНОСІН — ДАВЕР І СЯБРОЎСТВА



Даверныя асабістыя кантакты паміж кіраўніцтвам Беларусі і Кітая з кожнай новай сустрэчай на высокім узроўні толькі мацнеюць. Плануецца, што ўжо ў чэрвені адбудзецца візіт Прэзідэнта Беларусі ў Кітай, горад Цындаа, дзе пройдзе саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, на палях якога плануецца сустрэча кіраўніка беларускай дзяржавы са Старшынёй Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпінам. Таму прыезд другой асобы ў іерархіі КНР — намесніка старшыні КНР Ван Цішаня ў нашу краіну з трохдзённым візітам выглядае цалкам лагічна.

Як і сустрэча высокага госця з Прэзідэнтам Беларусі ў неформальнай абстаноўцы: так вітаюць самых блізкіх і паважаных сяброў. У загараднай рэзідэнцыі кіраўніка нашай дзяржавы Ван Цішань падзяліўся ўражаннямі ад наведвання Кітайска-беларускага індустрыяльнага парка «Вялікі камень» і высока ацаніў перагаворы, якія прайшлі ва ўрадзе Беларусі. Пасля Аляксандр Лукашэнка і Ван Цішань наведалі мясцовую крыніцу і ў чайным доміку за кітайскай гарбатай з беларускім варэннем абмеркавалі сітуацыю ў свеце і міжнародныя адносіны.

СТАР. 2



Фёдар ПАВУКОЎ — жыхар вёскі Ляхі, вучань Арэхаўскай школы Ушацкага раёна, першы памочнік бацькам па доглядзе гаспадаркі. На адказнасці юнака — клопат і аб адзінай у вёсцы рагулі.

Малады гаспадар



КАЛІ ДА ПАЖАРУ — АДНА КРОПЛЯ

Як абыходзіцца з «гаручым»?

Бензін, саярка, уайт-спірыт, разнастайныя аэразолі даўно і трывала ўвайшлі ў наша жыццё. Але калі імі карыстацца няправільна, то ёсць велізарныя шанцы трапіць у зводку здарэнняў да ратаўнікоў. А паколькі адлік ідзе на секунды — то яшчэ і зарабіць вялізныя апёкі.

На пазамінулым тыдні 40-гадовы мужчына на прыватным падворку ў вёсцы Ляхавічы Дзяржынскага раёна спальваў смецце ў металічнай бочцы. А каб яно лепш гарэла, вырашыў падліць паліва ў агонь. Змесціва бутэлек трапіла на вопратку — і адбылося ўзгаранне. 20 мая мужчына


паступіў у бальніцу з дыягназам «тэрмічныя апёкі полымем ніжніх канечнасцяў, прырэзаны брушны сценкі, левай рукі 1—3 ступені. Сумарна ён апёк каля 10% плошчы паверхні цела».

Літаральна ў тыя ж дні няшчасны выпадак адбыўся ў Мінскім раёне. Тады 62-гадовы мужчына ў вёсцы Узбор'е атрымаў апёкі падчас спальвання смецця. Праўда, гэтае здарэнне адбылося з-за непрыкрытай неахайнасці. У полымя ён закінуў ёмістасць з невядомай вадкасцю. І тут жа прагучаў выбух. З дыягназам «тэрмічныя апёкі полымем верхніх і ніжніх канечнасцяў 1—3 ступені» яго шпіталізавалі ў

бальніцу. Але тут полымя апякло ўжо 20% паверхні цела.

Зусім свежы выпадак адбыўся 24 мая. У прыёмны пакой Маладзечанскай цэнтральнай раённай бальніцы прыйшоў пятнаццацігадовы падлетак, які атрымаў апёкі цела. Пазней стала вядома, што ён распальваў у гаражы печ і выкарыстоўваў гаручае. Пара ўспыхнула — так падлетак і атрымаў траўму. На шчасце, гэтая гісторыя скончылася адносна добра — хлопец атрымаў тэрмічныя апёкі галавы 1-й ступені (сумарна — 3% цела) і быў адпушчаны дадому.

СТАР. 12



НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ
Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім,
аформішы падпіску на «Звяду» на III квартал і II паўгоддзе

Заставайцеся з намі — будзе цікава!